



Міжнародная PhD-праграма (дактарантура) для Беларусі (набор 2012 года)

Беларускі акадэмічны і экспертны Кансорцыум у рамках праграмы [Flying University](#) (“Лятучы ўніверсітэт”) аб’яўляе другі набор на Міжнародную PhD-праграму для Беларусі па сацыяльных і гуманітарных дысцыплінах.

Заснавальнікі Кансорцыума:

- [Міжнародны кансорцыум "Еўрабеларусь"](#)
- [Інстытут палітычных даследаванняў "Палітычная сфера"](#)
- [Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў \(BISS\)](#)
- [Беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр \(BEROC\)](#)
- [Даследчы цэнтр Інстытута прыватызацыі і менеджмента \(ІІПМ\)](#)

Каардынатарам Міжнароднай PhD-праграмы для Беларусі з’яўляецца **Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”**.

Праграма арганізаваная па завочным прынце. Доктарская дысертацыя пішацца ў Беларусі, завершаны (ці завершаны ў значнай ступені) тэкст прадстаўляецца для абароны завочна ці экстрэнам ва ўніверсітэтах Літвы, Польшчы і іншых еўрапейскіх краінаў. Выбар універсітэта для абароны дысертацыі ажыццяўляецца на індывідуальнай аснове ў залежнасці ад лінгвістычнай падрыхтоўкі, тэмы дысертацыі і іншых параметраў.

Праграма забяспечвае: навуковае кансультаванне, тэхнічную дапамогу, акадэмічную камунікацыю і метадалагічную дапамогу ў форме семінараў, сувязь з замежным універсітэтам і адстойванне інтарэсаў аўтара дысертацыі, кампенсацыю ўсіх выдаткаў, звязаных з абаронай (у тым ліку ганарараў беларускім і замежным кансультантам, збораў універсітэтаў за абарону, таксама можа разглядацца пытанне пакрыцця выдаткаў на транспарт, пражыванне, навуковую літаратуру і інш.).

Тэкст дысертацыі можа быць на ангельскай, расейскай ці беларускай мовах. Выбар мовы залежыць ад навуковай дысцыпліны, тэмы дысертацыі і ўніверсітэта, дзе будзе ажыццяўляцца абарона. Стандартны тэрмін навучання па праграме — тры гады. Час навучання можа быць скарачаны ці працягнуты на індывідуальнай аснове.

Патрабаванні да кандыдатаў:

- Завершаная вышэйшая адукацыя (дыплом ВНУ ці ступень магістра).
- Валоданне беларускай і расейскай мовамі ў ступені, дастатковай для разумення лекцыяў і напісання тэкстаў. Валоданне ангельскай мовай з’яўляецца пажаданым.
- Наяўнасць навуковых, экспертных ці аналітычных публікацыяў.

Заяўкі прымаюцца да **15 кастрычніка 2012 года** ў электронным выглядзе на адрас: phd@palityka.org.

Вынікі адбора будуць вядомыя на працягу месяца пасля завяршэння падачы заявак. Па выніках конкурсу будзе адабрана 5 чалавек.

Для ўдзелу ў конкурсе неабходна даслаць:

- Рэзюме (CV) з фотаздымкам, пазначэннем адукацыі, прафесійнага досведу, публікацыяў і іншай рэlevantнай інфармацыі.
- Матывацыйны ліст у адвольнай форме. Аб'ём: да 2 старонак.
- Кароткае апісанне дысертацыйнага даследавання, якое мусіць утрымліваць: тэму, апісанне праблемы даследавання, план, спіс літаратуры (не больш за 10 пазіцыяў). Агульны памер: да 5 старонак.

За дадатковай інфармацыяй звяртайцеся на электронны адрас: [phd @ palityka.org](mailto:phd@palityka.org).

<http://phd.palityka.org>



biss

BEROC

